


УСТАНОВА АДУКАЦЫИ
“БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЭКАНАМІЧНЫ УНІВЕРСІТЭТ”

ЗАІЦВЯРДЖАЛО
Рэктар Установы адукацыі
“Беларускі дзяржаўны
эканамічны універсітэт”
У.М.Шымаў

“26” 06 2009 г.
Рук. кафедры - 09/баж

ГІСТОРЫЯ ГРАМАДСКІХ РУХАЎ І ПАЛІТЫЧНЫХ ПАРТЫЙ

Вучэбная праграма на спецыяльнасці
1-24 01 02 “Правазнаўства”

2009

СКЛАДАЛЬСКАЯ: Ляднёва А.С., дацент кафедры тэорыі і гісторыі права Установы адукацыі “Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт”, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

РЭЦЭНЗЕНТЫ: Кошалеў М.К., загадчык аддзела ўсеагульной гісторыі і міжнародных адносін Інстыута гісторыі Нацыянальнай Акадэміі навук Рэспублікі Беларусь, кандыдат гістарычных навук.

Бандарэнка Н.Л., дацэнт кафедры грамадзянска-прававых дысцыплін Установы адукацыі “Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт”, дацэнт.

РЭКАМЕНДАВАНА ДА ЗАЦВЯРДЖЭННЯ:

Кафедрай тэорыі і гісторыі права Установы адукацыі “Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт”

(пратакол № 12 ад 25 мая 2009 г.)

Навукова-методычным саветам Установы адукацыі “Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт”

(пратакол № 5 ад 24.06. 2009 г.)

Адказны за выпуск: Ляднёва А.С.

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Вывучэнне грамадскіх рухаў і палітычных партый як палітыка-прававой з’явы, катэгорыі і іншыя аспекты адыхода з найбольш важных і перспектыўных накірункаў сучаснай грамадской науки. Рэалізацыя палітычных мэтаў у грамадстве ажыццяўляецца праз дзеянасць асноўных суб’ектаў палітыкі: дзяржаву, партыі, грамадскую арганізацыі і інш. Тэарэтыка-методалагічная і практычная цікавасць да гэтай галіны даследаванняў у науцы шматкратна ўзмацняецца фарміраваннем у Беларусі новай демакратычнай партыйнай сістэмы, пераўтварэннем палітычных партый у элемент механізма арганізацыі і ажыццяўлення дзяржаўной улады.

Зразумець сеннянія тэндэнцыі расійскай і беларускай гісторыі немагчыма без разумення своеасаблівасці шматпартыйнасці Расіі пачатку XX стагоддзя, без аналіза генезісу і эвалюцыі партый, іх ролі і значэння ў драматычных момантах грамадска – палітычнага жыцця Расіі. Кароткая, але яркая гісторыя гэтых партый – гэта неад’емная частка гісторыі як Расіі, так і Беларусі, перасцярога сучаснай і будучай шматпартыйнасці, урок для сучасных палітыкаў і ёлектарата, часткай якога з’яўляецца студэнтства.

Кожная гістарычна-эпохальная эпоха характарызуецца наяўнасцю ярка акцэнтаваных тэндэнций, канкурэнцыя паміж якімі спрыяе руху па шляху прагрэса. Рэалізацыя палітычных тэндэнций у грамадстве ажыццяўляецца праз дзеянасць асноўных суб’ектаў палітыкі: дзяржаву, партыі, грамадскую арганізацыі і інш. Важнейшым элементам палітычнай сістэмы з’яўляюцца партыі.

Гістарычны вопыт даказвае важнасць ролі грамадска-палітычных аб’яднанняў у жыцці любой дзяржавы. Вынікі наукоўых даследаванняў сведчаць, што развіццё шматпартыйнасці, перарванае ў першай чверці ХХ ст., не наснела прывесці да фарміравання ў СССР сталага грамадзянскага грамадства, дасягненне якога застаецца актуальнай задачай і сення.

Нягледзячы на мноства друкаваных прац па гісторыі расійскіх палітычных партый і рухаў, асноўныя праблемы партыйнай гісторыі сёня яшчэ толькі настаўлены і далекі ад канчатковага вырашэння. Тому мэтазгодна разгледзіць некаторыя з іх з новых пазіцый і з прыцягненнем раней невядомых альбо маладаступенных крыніц.

У аснову праграмы пакладзены прынцып падачы матэрыяла з улікам сучасных падыходаў рашэння праблем палітычнай гісторыі.

Асноўнымі формамі вучэбнай працы з’яўляюцца лекцыі, семінарская заняткі, канферэнцыі, самастойная праца, індывідуальныя кансультатыўныя выкладчыка.

Мэта дысцыпліны “Гісторыя грамадскіх рухаў і палітычных партый” – даць належнае і ўсебаковае веданне гісторыі палітычных партый і грамадскіх рухаў Расіі і Беларусі ў кантексте іх палітычнай гісторыі.

Усваенне зместа дысцыпліны разам з іншымі гісторычнымі і гісторыка-

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛА

Тэма 1. Палітычныя партыі, грамадскія рухі і партыйныя сістэмы: тэарытыхна–метадалагічны аспект

Ірадмет і задачы курса “Гісторыя грамадскіх рухаў і палітычных партый”.

Гісторыяграфія курса “Гісторыя грамадскіх рухаў і палітычных партый”.

Перыядызацыя гісторыі грамадскіх рухаў і палітычных партый

З гісторыі першых палітычных партый.

Цаняцце палітычнай партыі.

Функцыі палітычнай партыі.

Класіфікацыя палітычных партый.

Грамадскія рухі: прычыны стварэння, іх функцыі, тыналогія.

Асаблівасці станаўлення палітычных партый у Расіі.

Тэма 2. Грамадска – палітычны рух у Расіі ў канцы XVIII – першай палове XIX стагоддзяў

Палітыка асветнага абсалютызму і асноўныя тэндэнцыі развіцця Расіі на мяжы XVIII – XIX стагоддзяў.

Дзейнасць М.І.Повікава і А.М. Радзінчава.

Ілан пераўтварэння Расіі. М.М.Сперанскі. Рэформы ў гарадзе дзяржаўнага кіравання і культуры.

Лічынная вайна 1812 г. і фарміраванне ідэалогіі дзекабрызму. Заснаванне тайных таварыстваў. “Саюз выратавання”, “Саюз дабрабыту”, “Наўдневас таварыства”, “Наўпачнае таварыства”.

“Руская праўда” П.Гесцеля, “Канстытуцыя” М. Мураўёва. Наўстанне дзекабрыстаў. Прыватны наражэння. Дзекабрысты ў Беларусі.

Ідэйныя плюні 30-х – 40-х гг. Тэорыя афіцыйнай народнасці.

Ліберальная шынія. Захоўніцтва. Н.Чаадаеў, Н. Аленкаў, К. Кавелін, М. Каткоў. Славянафільства. Аксакавы, Кірсёўскі, Ю. Самарын, А. Хамякоў. Спрэчкі заходнікаў і славянафілаў па аграрнаму пытанню, адносна гісторыі і перспектыў развіцця Расіі.

Абвастрынне палітычнай сітуацыі у канцы праўлення Мікалая І. Нетратэўцы.

Зараджэнне рэвалюцыйнай дэмакратыі. В. Белінскі, А. Герцэн, М. Агараў. Утапічны сацыялізм.

Тэма 3. Грамадска – налітычныя рухі Расіі другой паловы XIX стагоддзя

Эпоха “буржуазных” рэформ Аляксандра II, іх характарыстыка. Падрыхтоўка праекта канстытуцыі М.Лорыс – Мелікава. 1 сакавіка 1881 г. – канец эры рэформ. Контррэформы Аляксандра III.

Ліберальны рух у паразменную эпоху. Земскі рух кашца XIX стагоддзя. Кансерватыўны рух.

Рэакцыйна – ахоўваючая праграма М. Каткова і К. Пабеданосцева.

Народніцкі рух, яго пакірункі. “Што рабіць” М. Чарнышоўскага. “Хаджэнні ў народ”. Ідэалогія народаўства. Народніцтва 60-х гг. Пракламацыйная кампанія. Таварыства “Зямля і воля” 1862 – 1864 гг. Раскол народаўства руху. “Зямля і воля” (1876 – 1879 гг.). Арганізацыя “Народная воля”, “Чорны перадзел”. Эвалюцыйная рэвалюцыйная народніцтва ў ліберальнае. Гісторычнае значэнне народаўства . Народніцтва ў Беларусі.

Тэма 4. Расейская сацыял – дэмакратыя (балшавізм і меншавізм)

Позняе з’яўленне налітычных партый як праяўленне асаблівасцяў расейскага капіталізма і запаволенасці фарміравання грамадства. Спецыфічныя рысы іх генезіса.

Рабочы рух у Расіі ў канцы XIX стагоддзя. Група “Вызваление працы” і першыя марксісцкія арганізацыі ў Расіі. “Саюзы барацьбы за вызваленіе рабочага класа”.

Першы з’езд Расейской сацыял – дэмакратычнай рабочай партыі (РСДРП). “Легальны марксізм” і “экапамізм”. Газета “Іскра”.

Другі з’езд РСДРП, прыняцце праграмы, статута. Праграма максімум: набудова сацыялізма праз сацыяльную рэвалюцыю і ўстанаўленне дыктатуры пралетарыята. Праграма мінімум: ліквідацыя самадзяржаўя, абвяшчэнне дэмакратычнай рэспублікі, рамэнне рабочага і сялянскага пытанияў.

Размежаванне на фракцыі бальшавікоў і меншавікоў. Ідэолагі меншавізма П. Аксельрад, Г. Пляханаў, Ю. Мартаў. Арыентацыя меншавізма на заходнесўрэйскую сацыял-дэмакратыю.

Сацыял – дэмакратыя ў гады першай рускай рэвалюцыі (1905 – 1907 гг.) і ў міжрэвалюцыйны перыяд. Спрэчкі паміж сацыял-дэмакратамі і пеанароднікамі па асноўным пытаниям рэвалюцыі 1905-1907 гг. IV (Лб”яднаўчы) і V (Лонданскі) з’езды РСДРП. “Левыі блок” у ходзе рэвалюцыі. Заснаванне Усерасейскага Сялянскага саюза і Саветаў рабочых дэпутатаў. III-V канферэнцыі РСДРП.

Размежаванне сацыял-дэмакратычных сіл: ліквідатары, меншавікі, прымірэнцы, транкісты, бальшавікі, ультыматысты.

VI (Іражская) канферэнцыя РСДРП. Кракаўская і Парижская нарады РСДРП.

Лютайская буржуазна-дэмакратычна рэвалюцыя. Рост рабочага руху ў канцы 1916 - пачатку 1917 гг. Надзеі 23 ~ 28 лютага 1917 г. ў Петраградзе. Надтрымка рэвалюцыі ў правінцыі і на фронце. Стварэнне Петраградскага Савета рабочых дэпутатаў і Часовага выкананчага камітэта Дзяржаўной Думы (27 лютага). Нагадненне аб стваренні Часовага ўрада (2 сакавіка). Ліквідацыя самадзяржаўя (2 сакавіка).

Сацыял - дэмакратыя пасля звяржэння самадзяржаўя. Двоеўладіз. Новая стратэгія і тактыка бальшавікоў - мірны пераход да другога этапа рэвалюцыі праз уладу Саветаў. VII (Красавіцкая) Усерасейская канферэнцыя РСДРП(б). Рост рэвалюцыйнай стыхіі. Канчатковы раскол РСДРП па зве партыі. Міненская дэмакстранцыя ў Петраградзе. VI зезд РСДРП(б) (26 ліпеня - 3 верасеня). Мозунг "Уся ўлада Саветам!" "Левы блок" бальшавікоў з анархістамі, максімалістамі, левымі эсераў. Карнілаўшчына. Курс на надрыхтоўку ўзброенага паўстання.

Кастрычнік 1917 г. Звяржэнне Часовага ўрада. II Усерасейскі з'езд Саветаў рабочых і салдацкіх дэпутатаў.

Арганізацыі РСДРП у Беларусі.

Тэма 5. Рэвалюцыйна – дэмакратычныя партыі: несанародніцва, нацыянальныя сацыялістычныя арганізацыі

Усерасейскі рух на мяжы стагодзізяў. Заснаванне партыі сацыялістаў – рэвалюцыйнераў, арганізацыйная структура партыі да яе першага з'езда. Програма і тактыка партыі эсераў.

II з'езд НСР: спрэчкі аб бягучым моманце і думской тэктыві. Лідэры партыі эсераў: В.Чарноў, Г.Гершуні, Б.Савінкаў, Н.Луксенцьеў, Е.Брошка - Брэнікоўская.

Дзейнасць эсераў ў першыяд першай рускай рэвалюцыі. Сацыял - дэмакратычны (праletарскі) і эсераўскі (сялянскі) сацыялізм: агульнае і харектэрнае. Эсery і Дзяржаўная Дума.

НСР у міжрэвалюцыйны перыяд (чэрвень 1907 - люты 1917 гг.). III - V з'езды партыі эсераў. Азераўшчына. Ліквідтарская шынія у НСР.

Партыя эсераў паміж Лютым і Кастрычнікам 1917 г. Удзел эсераў ў кааліцыйных урадах. Абвастрынне ўнутрыпартыйнага крызіса. Раскол у партыі сацыялістаў - рэвалюцыйнераў. Вылучэнне левых эсераў ў самастойную партыю Блок левых эсераў з бальшавікамі. Прычыны размежавання. Левазераўскі мяцеж. Эсery ў Беларусі.

Партыя народных сацыялістаў (энэсы) 1906 г., яе праграма. Сацыяльная база - дробная і сярэдняя буржуазія. Умеранасць і каміраміснасць энэсаў, іх адмаўленне ад узброенага паўстання. Удзел у налітычным жыцці краіны.

Энэсы ў перыяд першай рускай рэвалюцыі. Энэсы ў стане апазіцыі. Ідэйны і арганізацыйны крызіс у перыяд рэакцыі. Адраджэнне пасля Лютайскай рэвалюцыі. Абяднаўчы з'езд партыі народных сацыялістаў і

працоўнай груны, заснаванне Працоўнай народна – сацыялістичнай партыі (чэрвень 1917 г.).

Беларуская сацыялістичная трамада. Заснавальнікі партыі: А. і У. Луцкевічы, А.Пашкевіч, К.Кастраўскі, В.Іваноўскі, А.Бурбіс. I з’езд БСГ (снежань 1903 г.), перамена назвы. Программа БСГ, яе сацыяльны склад. Стварэнне разам з эсерамі Беларускага Сялянскага Саюза (1905 г.) БСГ і нацыянальны рух у Беларусі. II з’езд БСГ (1905 г.), удакладненне программы, адыход ад ушыту эсераў, газета “Наша доля”, “Наша піва”. Дзейнасць на ініве беларускага адроджэння . Аднаўленне партыі наслія Лютаўскай рэвалюцыі.

Тэма 6. Ліберальна – буржуазныя партыі.

Афармленне буржуазных партый: Прагрэсіўна – эканамічнай партыі, Усерасійскі гандлёва – прымесловы саюз, Партыя прававога парадку і інш. “Саюз вызвалення” і “Саюз земцаў – капістытуцыяналістаў”. Выпрацоўка палітычнай дактрины, стратэгіі і тактыкі. III з’езд “Саюза вызвалення”: прыняцце программы левымі лібераламі (сакавік 1905 г.). Программа правага крыла расійскага лібералізма. З’езд “Саюза земцаў – капістытуцыяналістаў” (ліпень 1905 г.). Дзейнасць “Саюза Саюзаў”. Маніфест 17 кастрычніка 1905 г.

Палярызацыя ў буржуазным лагеры. Капістытуцыйна – дэмакратычная партыя народнай свабоды. Ідэалогія і програма партыі, яе сацыяльны склад. Тактыка калектаў ў рэвалюцыі 1905- 1907 гг. Удзел калектаў ў працы Дзяржаўнай Думы. Кадэты і першая сусветная вайна. Кадэты наслія звяржэння самадзяржаўя, нераўтварэнне ў кіруючу партыю. Кадэты ў Беларусі.

“Саюз 17 кастрычніка”, яго програма і сацыяльны склад. Адносіны “акціябрыстаў” да ўрада, Дзяржаўнай думы, рэвалюцыйных дзеянняў мас. Лідэры партыі: І.У.Гучкоў, М.В.Радзянка, М.А. Хамякоў. Удзел партыі ў національным жыцці краіны.

Роспуск II Дзяржаўнай думы і аслабленне ліберальтай альтэрнатывы рэвалюцыйнаму руху

Тэма 7. Паменчыцка – манархічныя партыі.

Эвалюцыйна расійскага самадзяржаўя і спробы мадэрнізацыі краіны. Понукі нацыянальна – кансерватыўнай альтэрнатывы рэвалюцыйна – вызваленчаму руху. Асаблівасці афармлення манархічных партый.

Ідэйныя панарэзінікі паменчыцка–манархічных партый. Стварэнне традыцыйнапаліецкіх партый. “Саюз рускага народа”, “Руская манархічнай партыя”, “Рускі сход” і яго дактрина.

Налітычныя дактрины і тактычныя прынцыпы манархістаў: адносіны да ўрада, сацыяльная база, склад, своеасаблівасць форм налітычнай дзейнасці. Чарнасоченныя саюзы і арганізацыі. I–IV з’езды чарнасоченых саюзаў: удакладненне тактычных установак. Адносіны паменчыцка–

манархічных партый да Ізяржаўнай думы. Раскол у чарнасценым руху. “Рускі народны саюз імя Міхаіла Архангела”. Крызіс чарнасценага манархізму. З’езд “Савета аб’яднанага дваранства”. Нераварот трэцяга чэрвеня 1907 г..

Памежчыцка–манархічныя арганізацыі ў Беларусі.

Тэма 8. Апархізм у Расіі.

Вытокі і асноўныя накірункі апархізма. Распаўсялдженне апархіецкіх ідэй у Расіі. М.А.Бакунін, Н.А.Крашэцкі – тэарэтыкі рускага апархізму. З’яўленне апархіецкіх арганізацый, іх структура, колькасць, сацыяльны склад. Праграмныя ўстаноўкі і тактыка апархіецкіх арганізацый у барацьбе супраць самадзяржаўя.

Удзел апархістаў ў рэвалюцыйным руху. Апарха–камунізм, апарха–сіндикалізм, апарха–індывідуалізм. Адносіны апархістаў да першай сусветнай вайны, да Устаноўчага сходу, да Саветаў.

Эканамічная палітыка апархістаў. “Чорная гвардия”, апарха–бандызм. Супрацоўніцтва з рэвалюцыйнымі партыямі. Махно і махноўшчына.

Падзел апархістаў на некалькі шляхі ў 20-ыя гады. Дзейнасць апархістаў ў замежжы. Спроба савецкай улады заканадаўча ліквідаваць апархізм у канцы 20-х гадоў.

Апархізм у Беларусі.

Тэма 9. Палітычныя партыі і рухі ў Беларусі пасля Каstryчніцкай рэвалюцыі 1917 г.

Нацыянальны рух у Беларусі пасля Каstryчніка 1917 г. Беларуская сацыялістычныя грамада і нацыянальны рух. III з’езд БСГ. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі.

Раскол у нацыянальным руху. Стварэнне Беларускай сацыял–дэмакратычнай партыі, яе праграма развіцця краіны.

Беларуская партыя сацыялістаў–рэвалюцыянеру, яе праграмныя задачы. Удзел у Радзе БНР. Эсэры і абвяшчэнне БССР. Раскол у партыі, стварэнне загранічнай групы БПС–Р. Дзейнасць Беларускай рэвалюцыйнай арганізацыі ў Захадній Беларусі. Спыненне ісправання БПС–Р.

Беларуская партыя сацыялістаў–федэралістаў, яе праграма, удзел у нацыянальным руху.

Тэма 10. Переход ад шматнартыйнасці да адшапартыйнай сістэмы.

Растапоўка палітычных сіл у Расіі пасля церамогі Каstryчніка. Палітыка “васінага камунізма”. Улада і Устаноўчы сход. Паступовае зрошчванне партыйнага і дзяржаўнага апаратаў. Грамадзянская вайна. Рост леваэсераўскіх і сепаратысцкіх арганізацый, узмацненне іх уплыву на масы. Другі і трэці з’езды партыі эсераў. Левасераўскія і анархісцкія мяцяжы ў ліпені 1918 г. V Усерасейскі з’езд Саветаў: заканадаўческі замацаванне адшапартыйнасці ў органах дзяржаўной улады.

Альтэрнатывы бальшавіцкай дыктатуры: “Саюз адраджэння Расіі”, “Камуч”. Уфімская дырэкторыя. Дэмакратычныя ўрады: асаблівасці іх стварэння, палітычныя праграмы і практычныя мераўпрыемствы. Палітычныя блокі кадэтаў. Ажыўленне манархісцкага руху. Белы рух. Прывітанне дыктатуры Калчака.

VIII з’езд РКІ(б): прыняцце другой праграмы партыі. Эвалюцыя ўльва сацыялістычных і паліяналістычных арганізацый. Начатак распада ліберальных і мелкабуржуазных партый. Збліжэнне і зліцце з РКІ(б) некаторых сацыялістычных партый. Сиробы практычнай рэалізацыі ідэй анархізма. IX з’езд партыі эсераў (ліпень 1919 г.). Лозунг: “чыстай дэмакратыі” і Устаноўчага сходу, аб’яднанне палітыкі “трэцяй сілы”.

Ваеннае дзеяньніе буржуазных і палітычных партый. Кадэты на заключных этапах вайны. Уход з палітычнай арэнды манархістаў. Паражэнне правыў эсераў. Палітычны крах мешавікоў, левых эсераў, анархістаў.

Станоўленне адшапартыйнай сістэмы, яе прызнакі.

Тэма 11. Барацьба з упутрыпартыйнай апазіцыяй.

Станоўленне камандна-адміністратыўнай сістэмы

Сацыяльна-еканамічны і палітычны крызісы бальшавіцкага рэжыма ў пачатку 1921 г. РКІ(б) – ВКІ(б) у гады НЭНа. Палітычны судовы іраціс над мешавікамі. “Самароснуск” партыі эсераў ў 1923 г. Устаноўленне палітычнай манаполіі РКІ(б). Разнагалоссі ў партыйным кіраўніцтве па стратэгічным і тактычным пытаннях палітыкі. Фракцыйная барацьба 1921-1923 гг.; трапікісцкая апазіцыя, сутнасць “трыумвірата”. “Новая” (ленінградская) апазіцыя 1925 г. Трапікісцка-зіноўеўскі блок 1926-1927 гг. “Правы” ухіл у партыі. Група “Саюз марксістаў-ленинцаў” (платформа Рюдіна).

Сацыял-дэмакратычная і ліберальная-дэмакратычная альтэрнатывы НЭГу. Ідэйная барацьба ў партыі на пытаннях набудовы сацыялізма ў СССР. Апазіцыйныя групіроўкі ў ВКІ(б) у канцы 20-х – пачатку 30-х гг. Палітычныя працэсы другой паловы 30-х гг. Станоўленне таталітарнага рэжыма і камандна-адміністратыўнай сістэмы.

Тэма 12. Партыя і грамадства ў канцы 30-х – сярэдзіне 50-х гадоў

Культ асобы Сталіна, яго харэктэрныя рысы. СССР у пачатку другой сусветнай вайны. ВКП(б) у гады Вялікай Айчыннай вайны. Камуністычная партыя ў пасляваенны перыяд. Аднаўленне пародзай гаспадаркі СССР. Выбар мадэлі эканамічнага развіцця.

Узмацненне наўтычнага рэжыма ў краіне. Ідэалагічныя кампаніі другой паловы 40-х - пачатку 50-х гг. Працяг масавых рэпрэсій.

Смерць Сталіна і барацьба за ўладу ў партыйным кіраўніцтве. ХХ з'езд КПСС. Лібералізацыя наўтычнага рэжыма.

Тэма 13. Асноўныя тэндэнцыі развіцця савецкага грамадства ў другой палове 50-х – 1985 г.

Эксперыменты і навацыі 50-х – 60-х гг. Барацьба за ўладу і перыштыві наўтыкі рэформ. Эпоха хрущоўскай “адойті”. ХХII з'езд КПСС, прыняцце Программы КПСС.

Кансерватыўны паварот 1964 г. Улада і грамадства. Нарастанне крызісных з’яў сістэмы. Партыя-дзяржаўная наменклатура. Сацыяльна-еканамічны і наўтычны застой.

Дысідэнцкі рух у 60-я - пачатку 80-х гг.

Заняпад аднапартыйнай сістэмы. Сиробы рэфармавання КПСС.

У цопіуках шляхоў “удасканалення сацыялізма”. Крызіс “нерабудовы”. Галоснасць і рэвалюцыя разума. Новае наўтычнае мышленне.

Тэма 14. Станаўленне шматпартыйнасці ў Рэспублікі Беларусь.

Зараджэнне беларускай партыйнай сістэмы. Грамадска-наўтычныя рухі ў канцы 80-х гг. Заснаванне суполак і клубаў эканамічнага і культурнага накірункаў. (“Галака”, “Паходня”). “Куралаты”. Беларускі народны фронт “Адраджэнне”. Устаноўчая канферэнцыя Дэмакратычнай партыі і Хрысціянска-Дэмакратычнага саюза Беларусі. Пачатак станаўлення шматпартыйнасці на Беларусі.

Дэкларацыя аб дзяржаўным суверенітэце БССР. Жнівеньскі путь і канец “нерабудовы”. Незалежнасць Рэспублікі Беларусь. Распад КІБ. Белавежскія нагадненні аб стварэнні Саюзджынасці Незалежных Дзяржаў.

Законы РБ “Аб наўтычных партыйях” і “Аб грамадскіх аб’яднаннях”.

Характарыстыка сучасных беларускіх партый. Грамадскія арганізацыі на сучасным этапе.

ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА

Крыніцы

1. “Аб грамадскіх аўтадаціях”. Закон Рэспублікі Беларусь ад 5 кастрычніка 1994 г.
2. “Аб наўтычных партыях”. Закон Рэспублікі Беларусь ад 5 кастрычніка 1994 г.
3. Гражданские движения в Белоруссии. Документы и материалы. 1986-1991. М., 1991.
4. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 г. (са зменамі і дапаўненнямі). Мінск, 1996.
5. Ленин В.И. Опыт классификации русских политических партий. Полн. собр. соч. Т. 14. М., 1979.
6. Мартов Ю.О. Письма 1916-1922 / Ред.-сост. Ю.Г.Фельштинский. Нью-Йорк, 1990.
7. Новейшие политические партии и течения в СССР: Документы и материалы. М., 1991.
8. Октябрь 1917 г. и судьбы политической оппозиции / Под общ. ред. Э.М.Энтина Ч. I. Политические партии России. Материалы и документы по истории общественных движений и политических партий Республики Беларусь. Гомель. 1993.
9. Октябрь 1917 г. и судьбы политической оппозиции / Под общ. ред. Э.М.Энтина Ч. II У истоков политического противостояния. Материалы и документы по истории общественных движений и политических партий Республики Беларусь. Гомель. 1993.
10. Политические партии России: программные документы политических партий / Сост. З.М.Зотова. В 3 ч. М., 1994.
11. Программы партий России, конец XIX – начало XX вв.: сборник / Отв. сост.: В.В.Кривенький, Н.П.Тарасова. М., 1995.

Аспоўнай літаратура

1. Вернігоров В.И. Политические партии России и Беларуси: страницы истории: учеб. пособие для студентов вузов. Минск, 2006.
2. Государственность Беларуси: проблемы формирования в программах политических партий / В.К.Коршук, Р.П.Платонов, И.Ф.Романовский. Минск, 1999.
3. Денисюк О.Л. Неформальные объединения, общественно-политические движения, партии в СССР: предпосылки, становление, развитие (1985-1991). Минск, 2003.

4. Зевелев А.И., Шелохасев В.В. Политические партии России: история и современность: учебник / Под ред. А.И.Зевелева, В.В.Шелохасева. М., 2000.
5. Котляров И.В. История политических партий и общественных движений Республики Беларусь. Минск, 2007.
6. Насенник Н.Г. Внутрипартийная борьба в РКП(б)-ВКП(б) и политические процессы 20-х – 50-х гг. (Монополия партийной власти в СССР и ее последствия): учеб.-метод. пособие / Под ред А.Н.Алисеева. Минск, 2002.
7. Сувалова Е.Н. История общественных движений и политических партий: учеб. пособие. Минск, 2004.

Дадатковая літаратура

1. Адамунка У.І. Національна рэпрэсія 20-50-х гадоў на Беларусі. Минск, 1994.
2. Аксютин Ю.В., Волобуев О.В. ХХ съезд КПСС: Новации и доктрины. М., 1991.
3. Алексеев С.С. Право и перестройка. М., 1987.
4. Гorbачев М.С. Жизнь и реформы. В 2 кн. М., 1995.
5. Государственная дума Российской империи /Автор очерков Е.В.Ярошенко. М., 2006.
6. Зотова З.М. 100 лет российской многопартийности. М., 2005.
7. Медведев Р.Л. О Сталине и сталинизме. М., 1990.
8. Политические партии Беларуси – необходимая часть гражданского общества / Авт.-сост. А.Федута и др. 2-е изд. Минск, 2005.
9. Политические партии России: страницы истории / Редкол.: Н.Д.Ерофеев и др. М., 2000.
10. Тютюкин С.В. Меньшевизм: страницы истории. М., 2002.
11. Шубин А.В. От «застоя» к реформам. СССР в 1917-1988 гг. М., 2001.
12. Яковлев А.Н. Крестосев: О репрессиях в годы строительства социализма в СССР. М., 2000.

ТЭМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТКАЎ

Тэма 1. Грамадска-націячныя рухі ў Расіі ў канцы XVIII - першай палове XIX стагоддзяў (2 г)

1. Зараджэнне дзекабрысцкіх таварыстваў.
2. «Руская ирауда» П. Песцеля і Канстытуцыя Н.М. Мураўёва.
3. Наўстанне дзекабрыстаў. Дзеянасьць тайных таварыстваў дзекабрыстаў у Беларусі.

4. Захадпіцтва і славянафільства.
5. Узікненне рэвалюцыйнай дэмакратыі і ўтапічнага сацыялізма.

Тэма 2. Грамадска-палітычныя рухі ў Расіі другой палове XIX ст. (2 г.)

1. Начатак народніцкага руху, яго ідэалогія і плыні.
2. Дзейнасць рэвалюцыйных народнікаў.
3. Народніцкая арганізацыі 70-х начатку 80-х гадоў.
4. Народніцтва 90-х гадоў.

Тэма 3. Расейская сацыял-дэмакратыя (бальшавікі і меншавікі) (2 г)

1. Распаўсюджванне марксізма ў Расіі.
2. Заснаванне РСДГР, яе праграма і статут, плыні.
3. Сацыял-дэмакратыя ў гады першай рускай рэвалюцыі.
4. Стратэгія і палітыка сацыял-дэмакратыі паміж двумя буржуазнымі рэвалюцыямі.
5. Расейская сацыял-дэмакратыя пасля Лютага 1917 г.
6. Каstryчнік 1917 г. і бальшавікі.

Тэма 4. Рэвалюцыйна-дэмакратычныя партыі: неанародніцтва, нацыянальна-сацыялістычныя арганізацыі (2 г)

1. Узікненне партыі сацыялістаў - рэвалюцыянераў, яе праграма і тактыка.
2. Партыя эсераў на этапе буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі 1905 – люты 1917 г.
3. Эсеры ў перыяд каstryчніцкай рэвалюцыі і грамадзянскай вайны.
4. Эсеры ў Беларусі.
5. Народныя сацыялісты, іх праграма і тактыка.
6. Узікненне Працоўнай народна-сацыялістычнай партыі.
7. Беларуская Сацыялістычная Грамада: праграма, тактыка.

Тэма 5. Ліберальная-буржуазныя партыі (2 г)

1. Канстытуцыйна-дэмакратычная партыя народной свабоды, яе праграма.
2. Тактыка кадэтаў ў Дзяржаўных Думах.
3. Партыя кадэтаў ва ўладзе (сакавік – каstryчнік 1917 г.).
4. Кадэты ў Беларусі.
5. Узікненне, арганізацыйныя асновы і сацыяльна-класавы склад «Саюза 17 каstryчніка».
6. Праграмныя дакументы, мэты і задачы партыі акцыябрыстаў.
7. Стратэгія і тактыка акцыябрыстаў у 1905 – 1917 гг.

Тэма 6. Апархізм (2 г)

- 1.М. Бакунін і Н. Крашткін – тэарэтыкі русскага апархізма.
- 2.Выгтокі і аспоштыя інакірункі апархізма.
- 3.Праграмныя ўстаноўкі і тактыка апархічных арганізацый ў барацьбе супрань самадзяржаўя.
- 4.Удзел апархістаў у рэвалюцыйным руху.
- 5.Махно і махноўшчына.

Тэма 7. Переход ад шматпартыйнасці да аднапартыйнай сістэмы (2 г)

1. Шматпартыйнасць у першыя гады савецкай улады і яе спецыфіка.
2. Узмацненне дыктатуры бальшавіцкай партыі.
3. Эвалюцыя сацыялістычных і пачыяналістычных арганізацый.
Распад ліберальных і мелкобуржуазных партый.
4. Уход з налітычнай арэны манаракістаў. Пражэсне нравых эсераў. Налітычны крах меншавікоў. Левых эсераў, апархістаў.
5. Сталаўленне аднапартыйнай сістэмы, яе праznакі.

Тэма 8. Барацьба з унутрапартыйнай апазіцыяй, сталаўленне камандо-адміністратыўнай сістэмы (2 г)

1. Апазіцыйныя плыні і групы ў радах кіруючай партыі.
2. Ідэйная барацьба ў партыі на пытаниях набудовы сацыялізма ў СССР.
3. Унутрапартыйная барацьба 20-х гадоў.
4. Налітычныя працэсы 30-х гадоў.
5. Црычыны паражэння праціўнікаў бальшавікоў і ўсталяванне таталітарнага рэжыму.

Тэма 9. Партыя і грамадства ў канцы 30-х – 1985 г. (2 г)

1. Культ асобы Сталіна, яго харэктэрныя рысы.
2. ВКП(б) у гады Вялікай Айчыннай вайны.
- 3.Налітычныя працэсы 30-50-х гг., барацьба за ўладу пасля смерні Сталіна.
4. ХХ з’езд КПСС, его рапорты.

5. Эксперименты і павацыі 50-60-х гг.
6. ХХІІ з’езд КПСС, прыняцце Трэцяй Программы КПСС.
7. Спраба рэформавання КПСС і шляхі “удасканалення сацыялізма”.
Крызіс перабудовы.

Тэма 10. Стапаўленне шматнартыйнасці. Палітычныя партыі і рухі Беларусі на сучасным этапе (2 ч)

1. Зараджэнне беларускай партыйнай сістэмы.
2. Закон Рэспублікі Беларусь «Аб налітычных партыях».
3. Закон Рэспублікі Беларусь «Аб грамадскіх аб’яднаннях».
5. Характарыстыка сучасных беларускіх партый і рухаў.

ТЭМАТИКА РЭФЭРАТАЎ

1. Маніфест Камуністычнай партыі
2. Ірычыны і аспоўныя этапы першай рускай рэвалюцыі 1905-1907 гг.
3. Сталініская рэформа: сутнасць і вынікі.
4. Асаблівасці фарміравання расійскіх налітычных партый.
5. Надабенства і адметнасці рэвалюцыі 1905-1907 гг. і Лютайскай рэвалюцыі 1917 г.
6. Карнілаўскі мяцеж
7. Каstryчнік 1917 г.: велічайшая падзея века альбо сацыяльная катастрофа?
8. Ірычыны краха Устаноўчага схода.
9. Махно і крах яго ідэалогіі і дзеянасці.
- 10.Кранштадцкі мяцеж.
- 11.Аспоўныя этапы ўнутрыпартыйнай барацьбы ў 20-я гады.
- 12.ХХ з’езд партыі і лібералізацыя налітычнага рэжыма.
- 13.Дасягненні і пралікі Н.С.Хрущова.
- 14.Цысідзіцкі рух: яго роль у гісторыі іннадумства ў СССР.
- 15.Асноўныя этапы перебудовы.
- 16.Жлібенецкі путч: гісторыя і значэнне.
- 17.Нытні нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва ў праграмных документах БПС-Р.
- 18.Барацьба камуністаў-беларусаў за стварэнне нацыянальнай дзяржавы на савецкай аснове.
- 19.Каstryчніцкая рэвалюцыя і мараль.
- 20.“Белы” і “Чырвоны” тэрор у гады грамадзянскай вайны: іх надабенства і адметнасці.

ПЫТАННІ ДА ЗАЛИКА ПА КУРСУ “ГІСТОРЫЯ ГРАМАДСКІХ РУХАЎ І ПАЛІТЫЧНЫХ ПАРТЫЙ”

1. Прадмет і задачы дысцыпліны “Гісторыя грамадскіх рухаў і палітычных партый”.
2. Грамадска-палітычныя рухі: сутнасць, тычангія.
3. Партыйныя сістэмы і іх асаблівасці.
4. Класіфікацыя палітычных партый.
5. З гісторыі ўзінкення палітычных партый
6. Рускія рэвалюцыйныя таварысты ў 1816-1825 гг.
7. Дваранскі этап вызваленчага руху.
8. Канстытуцыйны праект Н. Песселя. Ізскабрысты ў Беларусі.
9. Канстытуцыйны праект М.Мураўева.
- 10.Захады і іх палітычная праграма.
- 11.Славянафілы, асноўныя паляжэнні іх тэорыі
- 12.Узінкенне рэвалюцыйнай дэмакратыі. Асноўныя паляжэнні тэорыі ўтапічнага сацыялізма.
- 13.Рэформы 60-70-х гадоў XIX ст. у Расіі.
- 14.Палітычная лактрына М.Сперанскаага.
15. Контррэформы Аляксандра III.
- 16.Парадніцтва 60-х гадоў XIX ст.
- 17.Рэвалюцыйнае народніцтва 70-х гадоў XIX ст.
- 18.Асноўныя пыні ў рэвалюцыйным народніцкім руху, іх характарыстыка.
- 19.“Народная воля”: ідэалогія і лідеры.
- 20.Пракламацыйная дзеянасць народнікаў.
- 21.Распаўсюджванне марксізма ў Расіі. Першыя марксісцкія гурткі і групы.
- 22.Група “Вызваленне ирацы”: узінкенне, асноўныя накірункі дзеянасці.
- 23.Асаблівасці фарміравання палітычных партый у Расіі.
- 24.Першы з’езд РСДРП, яго значэнне.
- 25.Другі з’езд РСДРП, яго рашэнні, значэнне.
- 26.РСДРП паміж двумя буржуазнымі рэвалюцыямі: стратэгія і тактыка.
- 27.Расейская сацыял-дэмакратыя пасля звяржэння самадзяржаўя.
- 28.Партыя сацыялістаў-рэвалюцыянероў: узінкенне, сацыяльная база, праграма.
- 29.Партыя эсераў паміж Лютым і Каstryчнікам 1917 г.
- 30.Працоўная народна-сацыялістычная партыя: узінкенне, сацыяльная база, праграма.

- 31.«Саюз 17 кастрычніка», узікненне, сацыяльна-класавы склад, праграма.
- 32.Стратэгія і тактыка акцябрыстаў у 1905-1917 гг.
- 33.Канстытуцыйна-дэмакратычная партыя: узікненне, сацыяльна-класавы склад, праграма.
- 34.Кадэты ў гады першай рускай рэвалюцыі 1905-1907 гг. і пасля яе паражэння.
- 35.Кадэты пасля Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г.
- 36.Памешчыцка-маярхічная партыя «Рускі сход», яе дактрина.
- 37.«Саюз рускага народа». Сацыяльны склад, праграма, асноўныя накірункі дзеяйнасці.
- 38.Характарыстыка асноўных пльняў расейскай сацыял-дэмакратыі.
- 39.Сацыял-дэмакратыя ў гады першай рускай рэвалюцыі (1905-1907)
- 40.Блок левых эсэраў з бальшавікамі. Прычыны разрыва блока.
- 41.Пераход ад піматпартыйнасці да аднапартыйнай дыктатуры.
- 42.VIII з'езд РКІ(б), прыняцце II праграмы партыі.
- 43.М. Бакунін і П. Краноткін – тэарэтыкі анархізма.
- 44.Асноўныя накірункі анархізма.
- 45.Удзел анархістаў у рэвалюцыйным руху.
- 46.Махно і махноўшчына.
- 47.Растаноўка налітых сіл у Расіі пасля перамогі Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г.
- 48.Рэвалюцыйныя дэмакраты Беларусі. Кастусь Каліноўскі.
- 49.Нацыянальны рух у Беларусі ў паслякастрычніцкі перыяд.
- 50.Усебеларускі з'езд 1917 г.: дзве тэндэнцыі ў нацыянальна-дзяржаўным будаўніцтве ў Беларусі.
- 51.Абвяшчэнне БНР.
- 52.Беларуская сацыялістычная грамада: гісторыя ўзнікнення, праграма, ідэалогія.
- 53.Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя: праграмныя налаженні, ідэалогія, налітых дзеяйнасць.
- 54.Беларуская партыя сацыялістаў-рэвалюцыянераў: гісторыя ўзнікнення, праграма, ідэалогія.
- 55.Беларуская партыя сацыялістаў-федэралістаў: гісторыя ўзнікнення, праграма, ідэалогія.
- 56.Унутрыпартыйная баражба ў 20-я гады XX ст.
- 57.Аназіцыйныя групіроўкі ў ВКІ(б) у 20 – 30-я гады.
- 58.Станавленне таталітарнага рэжыма і камандна-адміністратыўнай сістэмы ў СССР.
- 59.Партыя і грамадства ў канцы 30-х – сярэдзіне 40-х гадоў.
- 60.Налітыхыя прапагандысты 40-50-х гадоў.
- 61.ВКІ(б), КПСС і грамадства ў 1945-1953 гады.
- 62.XX з'езд КПСС, яго раптэнні
- 63.XXI з'езд КПСС, яго раптэнні. Приняцце III праграмы партыі.

64. Асноўныя тэндэнцыі развіцця савецкага грамадства ў другой палове 50-х – 1985 гг.
65. Фарміраванне шматпартыйнай сістэмы ў Беларусі (канец 80-х- пачатак 90-х).
66. Беларускі народны фронт: асноўныя пакірункі ідэалагічнай і палітычнай дзейнасці.
67. Нерабудова і яе выплікі.
68. Сучасныя беларускія партыі «левай арыентацыі».
69. Сучасныя беларускія палітычныя партыі сацыял-дэмакратычнай арыентацыі.
70. Беларускія партыі “правай арыентацыі”
71. Сучасныя грамадска-палітычныя рухі і арганізацыі ў Беларусі.
72. Закон Рэспублікі Беларусь «Аб палітычных партыях» – прававая аснова існавання палітычнага німоралізма і шматпартыйнасці.
73. Закон Рэспублікі Беларусь “Аб грамадскіх аб’яднаннях”: асноўная характеристыка.
74. Партыі і грамадскія арганізацыі ў палітычным жыцці і кіраванні грамадствам.
75. Прававы статус палітычных партый ў Рэспубліцы Беларусь.

Кафедра теории
и истории права

ВЫПИСКА
из протокола №12 заседания кафедры
от 25 мая 2009 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

д.ю.н., проф. Цемичев Д.М.
к.ю.н., доц. Ковкель И.Ф.
к.и.н. доц. Вишневская И.В.
к.и.л. доц. Леднева А.С.
к.и.н. доц. Станишевская Л.Н.
к.ю.н. доц. Шафалович А.А.
к.ю.н. доц. Телятицкая Т.В.
асс. Ковалевская Ю.И.
асс. Липницкий В.В.

1. СЛУШАЛИ: о рекомендации к утверждению базовой программы по дисциплине «История общественных движений и политических партий», разработанной доц. Ледневой А.С.

ВЫСТУПИЛИ: доц. Станишевская Л.Н., доц. Шафалович А.А., доц. Ковкель И.Ф., которые рекомендовали базовую программу по дисциплине «История общественных движений и политических партий» к утверждению.

ПОСТАНОВИЛИ: базовую программу по дисциплине «История общественных движений и политических партий», разработанную доц. Ледневой А.С., рекомендовать к утверждению.

Зав. кафедрой,
профессор

Д.М.Цемичев

Секретарь

Л.В.Белая

Волчанска Ренато;

Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.
Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.
Belarus State Economic University. Library.

<http://www.bseu.by>